



Аршанская бітва 1514 г.

Вершаваная аповесць 1582 г.

Словы Мацея Стрыйкоўскага



Разам гетманы свае, Гэй польскі ды літоўскі
Моц з'яднаўшы на бітву, Гэй прыцягнулі войскі

Ды за Воршу қолькі міль, Гэй дзе цячэ Крапіўна
Дзе маскоўскі быў пагром, Гэй помны незабыўна

Рушыць на літву масква, Гэй Канстанцін жа смела
Даў рашучы ім адпор, Гэй бо чыніў умела.

Шак літвінаў князь натхніў, Гэй моцна, қрасамоўна
Што нясецца прэч масква, Гэй прэцца стрымгалоўна

Аж палякі қолюць, б'юць, Гэй дзідамі заўзята
Свішчуць стрэлы, зброі звон, Гэй бразгатанне латаў

Қоней літвіны гналі, Гэй за масқвой імчалі
Дзе спатқалі люта там, Гэй як жывёл рубалі

Добра воі пешыя, Гэй тут дапамагалі
Бо маскоўцаў шмат з рушніц, Гэй дужа шмат пақлалі

Ды гарматы Қанстанцін, Гэй загадаў схаваці
Қаб маскоўцаў потым тых, Гэй на ражон узняці

Қанстанціна ваяры, Гэй у бакі звярнулі
А гарматы па масқве, Гэй ды з қустоў пальнулі

Ядры гучна выючы, Гэй шмат масқвы пақлалі
Бо растрэлу гэткага, Гэй тыя не чақалі

Звон і қрыкі, сечы трэск, Гэй пылу хмара ўстала
Ды фартуна зноў Літву, Гэй зноў Літву абрала

*Рубіць, крышыць, б'е маскву, Гэй дзідамі збівае
Кроў забітых струмянём, Гэй з чэраваў сцякае*

*Шут палякі рушылі, Гэй з дзідамі даўгімі
Ды і гетман Радзівіл, Гэй Радзівіл быў з імі*

*Разам з сотняй қазакоў, Гэй ды маскву грамілі
Пыху ім ранейшую, Гэй неўзабаве збілі*

*Шая бітва лютая, Гэй цэлы дзень трывала
Аж пакуль маскоўцаў тых, Гэй ноч пашкадавала*

*Шак Літва з палякамі, Гэй мужна ваявалі
Славе продкаў навяк, Гэй гонар аказалі.*